

Уступ

Неабходнасць выдання збору твораў Мікалая Улашчыка наспела даўно і не выклікала сумненняў, аднак для рэалізацыі гэтай задумы спатрэбілася нямала часу і намаганняў. Атрымалася так, бо Улашчык – не проста адзін з лепшых беларускіх гісторыкаў XX стагоддзя, але і адзін з самых пладавітых – у суне яго творчая спадчына складае каля трох тысяч старонак тэксту, прычым значная яе частка засталася ў рукапісе і была выдадзена толькі пасля смерці аўтара. Сярод гэтага багацця трыв манаграфіі (і яшчэ дзве ў рукапісе, адна з іх няскончаная), мемуары, гісторыка-этнографічны нарыйс пра родную вёску, вялікая колькасць артыкулаў і эпістальярум.

Мікалай Улашчык быў адзін з тых нямногіх гісторыкаў універсальнага тыпу, чые навуковыя інтарэсы не абмяжоўваліся нейкай адной тэмай ці перыядам, але ахоплівалі, бадай, усю гісторыю Беларусі, амаль не закранаючы хіба што савецкія часы – і то, відаць, таму, што для яго гэта была сучаснасць. Сведка «нялюдскага стагоддзя», ён быў адным з нямногіх, хто выжыў з першай плеяды беларускіх інтэлектуалаў эпохі Адраджэння, прайшоў сталінскія лагеры, застаўшыся верным сабе і Радзіме, і знайшоў у сабе сілы, каб працягваць навуковую дзеянасць. Воляю лёсу апынуўшыся ў Маскве і асеўшы там настала, Улашчык атрымаў магчымасць займацца там тэматыкай, якая не заахвочвалася ў БССР, а менавіта – крыніцамі перыяду Вялікага Княства Літоўскага, старажытнымі летапісамі і хронікамі, а таксама выданнямі гэтых крыніц, самому займацца іх публікацыяй. Яго манаграфіі лічацца класічнымі, знаёмства з імі абавязковае пры падрыхтоўцы спецыялістаў па гісторыі Беларусі адпаведнага профілю і для ўсіх, хто жадае асвоіць багаты свет крыніц гэтага перыяду, а публікацыя беларуска-літоўскіх летапісаў, зробленая ім у двух тамах «Полного собрания русских летописей», на сённяшні дзень з'яўляецца асноўным і найбольш поўным іх навуковым выданнем.

Крыніцазнаўства прывяло М. Улашчыку да вывучэння таго, што сёння называецца гістарычнай палітыкай – шэраг яго прац прысвечаны выкарыстанню гісторыі расійскімі ўладамі на Бела-

русі ў XIX ст. як інструменту для дасягнення сваіх палітычных мэтаў (вынік, як вядома, атрымаўся адваротны: цікаласць да гісторыі і культуры краю паспрыяла самапазнанню беларусаў і фармаванню нацыянальнай свядомасці). Усё гэта дало магчымасць яму вывучыць формы і прыёмы вядзення такай палітыкі, і ў далейшым Улашчык моцна крытыкаваў публікацыі, у якіх натрапляў на штампы, характэрныя для расійскай імперскай пропаганды, і адгалоскі тагачасных падыходаў.

Другі кірунак даследавання гісторыі Беларусі XIX ст. – гэта сацыяльна-еканамічная гісторыя. Тут Улашчыка цікавяць працэсы мадэрнізацыі як на вёсцы, так і ў горадзе, а яго манаграфія пра дарэформенную вёску таксама з'яўляецца класічнай па гэтай тэмэ. У той жа час згаданы вышэй гісторыка-этнаграфічны нарыс пра родную Віцкаўшчыну ўяўляе з сябе паўнавартаснае мікрагістарычнае даследаванне вёскі дарэвалюцыйнай.

Збор твораў гісторыка запланаваны ў трох тамах. Кожны том складаецца з двух блокаў: прыжыццёвых працы і пасмяротных публікацыяў. Кожны з блокаў распачынаецца манаграфіяй і наогул выданні кніжнага фармату, пасля чаго ў храналагічным парадку ідуць артыкулы і іншыя публікацыі.

Дадзены першы том уключае ў сябе крыніцазнаўчыя і археографічныя даследаванні, г. зн. манаграфіі «Нарысы па археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі феадальнага перыяду» і «Уводзіны ў вывучэнне беларуска-літоўскага летапісання», артыкулы, рэцензіі і прадмовы да розных публікаций на адпаведную тэматыку, а таксама два пасмяротных выданні, якія планаваліся як трэцяя і чацвёртая кнігі гэтай тэматычнай сэрыі: «Нарысы па археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі дасавецкага перыяду: частка другая» і «Мемуары і дзённікі як крыніцы па гісторыі Беларусі». З іх другая частка нарыйсаў уяўляе з сябе практычна скончаную (за выключэннем прадмовы) і ў значнай ступені ўжо падрыхтаваную да друку працу. У сяве чаргу «Мемуары і дзённікі» – гэта, па сутнасці, яшчэ нават не чарнавік працы, а толькі падрыхтоўчыя матэрыялы (чарнавыя нататкі і выпісы з крыніц), і менавіта ў такой якасці іх трэба ўспрымаць (завершаны, відаць, толькі апошні раздзел).

У другім томе запланаваны да выдання ўласна гістарычныя працы, у тым ліку манаграфія «Перадумовы сялянскай рэформы 1861 г. у Літве і Заходній Беларусі», артыкулы і вялікая

колькасць рэцэнзій на розныя выданні гісторычнай скіраванасці. Трэці том, як мяркуеца, павінен уключачь успаміны Улашчыка, краязнаўчыя нарысы, публіцыстыку, розныя біяграфічныя замалёўкі, гутаркі і іншыя матэрыялы, сярод якіх асабліва вылучаецца аб'ёмістая перапіска гісторыка. Сярод адрасатаў лістоў – шырокасць кола тагачаснай навуковай і творчай эліты Беларусі. Некаторыя лісты маюць і навуковую каштоўнасць (напрыклад, ліставанне з Міколам Ермаловічам уяўляе з сябе водгук на рукапіс яго працы «Па слядах аднаго міфа»). Таксама тут плануеца па магчымасці апублікаваць новыя рукапісныя матэрыялы, у сувязі з чым рэдакцыя будзе ўдзячнай за дапамогу ў іх выяўленні.

У арыгінале большасць твораў Улашчыка напісаная па-руску, частка – па-беларуску і некалькі апубліканыя па-польску (у перакладзе з рускай). Можна сказаць, што дадзенае выданне збору твораў па-беларуску сімвалічна вяртае спадчыну гісторыка на Радзіму, робіць яе даступнай шырокаму чытачу. Рэдакцыя старалася ашчадна падыходзіць да мовы публіканых прац. Усе цытаты па магчымасці правяраліся па першакрыніцах. Географічныя назвы на тэрыторыі сучаснай Беларусі перадаюцца згодна з прынцыпам гісторызму (за межамі – у адпаведнасці з беларускай традыцыяй).

Падрабязна жыццёвы і творчы шлях гісторыка асветлены ў прадмове Аляксея Каўкі, шматгадовага руплівага даследчыка і публікатара спадчыны Мікалая Улашчыка. З іншых даследчыкаў, якія зрабілі важкі ўклад у публікацыю яго рукапіснай спадчыны, варта згадаць сына гісторыка Аляксандра Улашчыка, Віталя Скалабана, Яніну Кісялёву, Генадзя Сагановіча, Уладзіміра Арлова... Жыццё і навуковы даробак знакамітага гісторыка паслужылі той ніткай, якая звязала розныя этапы нацыянальной гісторыяграфіі, і з поўным правам сёня з'яўляюцца ўзорам професіоналізму, сумленнасці і падставай для гонару.

Дзмітрый Віцько